

Активисты первичной организации ОО «БРСМ» ГУО "СШ № 4 г.Осиповичи" поздравили мам с днем Матери!



11 октября #Интервьюеры Белорусского комитета молодежных организаций #БКМО в Осиповичах провели #exitpoll

Все интервьюеры предварительно прошли специальное обучение техникам социологического опроса и были аккредитованы в Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси.





Большую частку года школьнікі, навучэнцы і студэнты наведваюць свае навучальныя ўстановы — гэта абавязкова. А вось канікуламі маюць права распараджацца па-свойму. Апошнім часам маладыя людзі, якія яшчэ атрымоўваюць адукацыю, не праводзяць летнія месяцы дарма — імкнуча зарабіць сваю «капейку».

Ужо традыцыйна ў раёне працуюць так званыя студэнцкія атрады, што арганізуе БРСМ. Напрыклад, у маі-жніўні бягучага года 323 прадстаўнікі моладзі Асіповіччыны — 34 атрады — атрымалі працоўныя месцы менавіта з яго дапамогай. Было створана 6 будаўнічых, 18 сельскагаспадарчых, экалагічных і 9 сэрвісных атрадаў. Вучняў школ горада і раёна, гімназіі і навучэнцаў каледжа прымалі райспажыўтаварыства, Жорнаўская эксперыментальная лясная база, заводы аўтаагрэгатаў і кансервавы, ААТ «Гандаль», АДУКВП «Райсэрвіс», ААТ «Асіповічыаграпрамтэхзабеспячэнне» і ўсе калгасы. Узрост маладых працаўнікоў — у асноўным ад 15 да 18 гадоў, але былі і старэйшыя. Лепшыя ж атрады ўшаноўвалі падчас святкавання «Дажынак».

Прапаноўваюць занятасць і аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама. Па-першае, былі створаны спецыяльныя лагеры працы і адпачынку: у 11 установах адукацыі — з дзённым знаходжаннем, а яшчэ 2 — на базе летніка «Крыніца» — з кругласутачным. Дарэчы, у лагерах з дзённым знаходжаннем адпрацавала каля сотні школьнікаў ва ўзросце ад 14 гадоў. Напрыклад, вучні Осаўскай школы працавалі ў ААТ «Асіповічыаграпрамтэхзабеспячэнне», Жорнаўскай — ААТ «ЖорнаўкаАГРА», СШ № 4 — АДУКВП «Райсэрвіс», СШ № 3 — лясгасе. У філіяле «Белшына-агра» ААТ «Белшына», СВК «Калгас «Карытнае», ААТ «Заходні-Агра» і інш. моладзь была задзейнічана ў паляводчых работах, на зернесушыльных комплексах, а таксама ў якасці пастухоў і памочнікаў камбайнёраў. Дапамагалі вучні і на прышкольных тэрыторыях.

Таксама РААСіТ быў заключаны дагавор на 148 мільёнаў рублёў з упраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама. Сфарміравалі 14 брыгад — 126 маладых людзей. У асноўным яны займаліся пашывам пасцельнай бялізны і штор, а таксама рамонтам вучнёўскай мэблі.

Асобна разглядалася і індывідуальная занятасць падлеткаў і моладзі. Напрыклад, некаторыя працавалі падсобнымі рабочымі ў будаўніцтве, у

прадпрымальнікаў, на фабрыцы «Сонца», у краме на станцыі Талька, санаторыі «Свіслач» і нават у аднаго з сотовых аператараў у Мінску. Як кажуць, было б жаданне.

«Летняя занятасць сёння — сацыяльныя гарантыі моладзі», — адзначыла галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Алена Хаецкая. Дарэчы, маладыя людзі звычайна з задавальненнем накіроўваюцца на працу. І не дзіўна: грошы не лішнія, усё не ў бацькоў прасіць. Сума заробку залежала ад цяжкасці і працягласці працы: ад 100-400 тысяч да 2-3 мільёнаў.

Як бачыце, прапановы існуюць. Попыт — таксама. Усё яшчэ ёсць сумненні: паспрабаваць зарабіць грошы самастойна ці не? Адкіньце іх убок! І рыхтуйцеся да наступнага — працоўнага — лета.

Марія ТАЛЕЙКО (газета Асіповіцкі край)



С 16 по 19 ноября прошла республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная ко Всемирному дню некурения. В ходе акции прошли традиционные флэшакции «Поменяй сигарету на конфету», флэшмобы.



Мисс Осень 2015 выбрали в первичной организации БРСМ ГУО "СШ № 4 г. Осиповичи". Мероприятие стало волнительным для семи участниц. Себя девушки проявили в конкурсе "Дефиле", "Визитка", боди-арт, "Осенняя композиция", домашние задание.

В итоге звание "Мисс Улыбка" получила Екатерина Кашенко, "Мисс Оригинальность" - Ксения Елуфимова", "Мисс Очарование" - Яна Логвина, "Мисс Скромность" - Каролина Ланевская, "Вторая вице мисс" - Ольга Дударенок, "Первая вице мисс" - Яна Стельмах". А главный приз и звание "Мисс Осень 2015" досталось Виолетте Гамульской.



Областная молодежная интернет-акции "Вместе ради жизни!»,
приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом

